

Экслібрыс — пашпарт кнігі

З лацінскай мовы гэта слова перакладаецца як «з кніг».

Патрэба ў экслібрысе ўзнікла пасля таго, як з'явілася кнігадрукаванне. Працэс кнігадрукавання, асабліва напачатку, быў далёка не танны. Кніга каштавала шмат, дазволіць яе сабе маглі толькі заможныя людзі. І натуральна, узнякла неабходнасць пазначаць прыналежнасць кніг. Да нашых часоў дайшлі кніжныя знакі, выкананыя Альбрэхтам Дзюрэрам, Лукасам Кранахам, Гансам Гальбейнам малодшым. Экслібрыс павінен быў дакладна ўказаваць на гаспадара, таму ў ім адлюстроўвалася тое, што адрознівала ўладальніка кніг ад іншых. Як правіла, ён наклейваўся з унутранага боку пераплёту.

Што ж адлюстроўвалася на маюнку — пашпарце кнігі? Гэта мог быць герб роду, прадметы, якія прама ўказвалі на асобу ўладальніка: адлюстроўвалі яго род заняткаў, захапленні, сацыяльны статус. Фактычна ў алегарычна-сімвалічнай форме экслібрыс расказваў пра гаспадара кнігі. З цягам часу экслібрысы сталі сапраўднымі творамі мастацтва, асобным відам графікі і прадметам калекцыянеравання. Прадуманыя да драбніц, яны арганічна ўпісваюцца ў кнігу і прыносяць эстэтычную асалоду. Бывае, што экслібрыс мае большую

каштоўнасць, чым сама кніга. Ён таксама дазваляе прасачыць лёс кнігі, калі яна мянгла ўладальнікам.

Прататыпам экслібрыса можна лічыць знак Францыска Скарныны — выява сонца і месяца, якім ён пазначаў кнігі, ім надрукаваныя.

На дадзены момант адзін з самых ранніх вядомых экслібрысаў датуецца 1480 годам. Ён належыць каралю Тэзіянскаму

манаху, які падвойзі з вельмі багатай сям'і. Вядома, што ён ахвяраваў калія 500 тамоў картэзіянскаму дому. І кожная (!) кніга была пазначана экслібрысам: усе

выявы, размалёваныя ўручную, супраджаюцца асабістымі подпісамі ўладальніка і надпісам, які нагадваў узятыя кнігі вяртаць у бібліятэку.

Праца з экслібрысамі ў нечым падобна да разгадвання рэбусаў: кожны элемент нясе сваю сэнсавую нагрузкі. Таму па ўзорах, элементах, афармленні можна практична беспамылкова вызначыць, у які перыяд быў створаны знак.

Экслібрыс не заўсёды прыклей-

ваўся на вокладку кнігі. Бывала, што адбітак рабіўся адразу на паперы з дапамогай пярсцёнка-печаткі. Друкаваныя экслібрысы былі некалькіх відаў: гербавыя, якія адлюстроўвалі геральдычныя сімвалы, розныя арнаменты, вензельныя, якія ўяўлялі сабой спалучэнне мудрагелістых вензеляў з некалькіх літар і карону над імі, сюжэтныя, якія і сталі найбольш распаўсюджанымі. Самыя старажытныя — гербавыя. Першыя кніжныя знакі былі манахомныя, і толькі у канцы XX стагоддзя, з развіццём тэкшнолагій, яны сталі паліхромныя. У XIX стагоддзі шрыфтавы экслібрыс меў не толькі імя ўладальніка, але і дадатковую інфармацыю: шафа, паліца, нумар аддзела. Між іншым, бібліятэчныя штэмпелі — «бедныя» сваякі экслібрыса — ставяцца і да нашага часу на старонках кніг:

у іх пазначаецца назова бібліятэкі, інвентарны нумар.

Пазначалі свае кнігі многія вядомыя пісьменнікі, кампазітары, вучоныя і не толькі. Даследчыкамі вядомыя кніжныя знакі Б. Эпімах-Шыпілы, Р. Зямкевіча, В. Ластоўскага, А. Гаруна. Уладзімір Караткевіч, напрыклад, меў цэлую калекцыю экслібрысаў, зробленых адмыслова для яго мастакамі.

Найбольш папулярнымі прадметамі, які адлюстроўваўся ў экслібрысах, было

Цікава

У часы Старажытнага Егіпта існавала традыцыйная пазначаць пергаменты адметнымі знакамі, якія ўказвалі, каму яны належаць. Самы вядомы старажытны кніжны знак належыць фараону Аменхатэпу IV, датуецца XIV стагоддзем да н.э.

лібрисах, была кніга, але былі там і караблі, якary, драконы, анёлы, жывёлы, дзецы, птушкі, музичныя інструменты, зброя, расліны... Сустрокаўца і партрэтныя экслібрысы, якія ўтрымліваюць сілуэтную выяву ўладальніка. Форма таксама разнастайная: круг, квадрат, ромб, прамавугольнік, трохвугольнік, авал...

Экслібрыс можна зрабіць і самому. Для гэтага спачатку трэба прадумаць эскіз, а потым выразаць яго на матэрыяле, які будзе служыць штампам-печаткай. Найбольш даступны матэрыял — лінолеум. Ён мяккі, з ім спраўяўца і пачаткоўцы. Мастакі выкарыстоўваюць розныя тэхнікі выканання, не толькі лінагравюру. Гэта можа быць літаграфія — на камені, кслаграфія — гравюра на дрэве. Для яе вырабу выкарыстоўваюцца цвёрдыя пароды дрэва: яблыня, ігруша, бяроза, бук. Больш працаёмкі варыянт — раз-

цовая гравюра на метале. Шырокая выкарыстоўваецца тэхніка афорту. Таксама экслібрысы могуць выконвацца алоўкамі, тушшу, пяром, з дапамогай кампьютарнай графікі.

Існуе Міжнародная асацыяцыя экслібрысных суполак (FISAE), якая аб'ядноўвае больш за 50 нацыянальных. Адзін раз у два гады асацыяцыя ладзіць кангрэсы. Бліжэйшы павінен прайсці ў Злучаных Штатах Амерыкі ў 2022 годзе. Спрыяюць падтрыманню цікавасці да экслібрыса і конкурсы, якія абвяшчаюць бібліятэкі, пры некаторых існуюць клубы аматараў экслібрыса. Напрыклад, Нацыянальная бібліятэка Беларусі нядайна праводзіла падобны конкурс сярод моладзі.

Гісторыі развіцця беларускага экслібрыса прысвечана даследаванне А. Тычыны і В. Шматава «Беларускі кніжны знак». У Нацыянальным мастацкім музеі захоўваецца калія дзвюх тысяч экслібрысаў, у тым ліку Анатоля Тычыны, які плённа працаўаў у галіне экслібрыса ў перадваенны час. Калекцыя ж пачала фарміравацца ў другой палове XX стагоддзя і з таго часу рэгулярна папаўняеца. Там захоўваюцца экслібрысы вядомых беларускіх пісьменнікаў.

Магчыма, прыйшоў час і вам пазначыць тамы з хатнай бібліятэкі экслібрысам. Можаце зрабіць гэта самі, а можаце замовіць у спецыяліста. І цалкам верагодна, што ваш кніжны знак трапіць у гісторыю экслібрыса, а значыць, і ваша імя застанецца ў яе аналах.

Галіна Баравіцкая, фота аўтара

